

# ВВЯЗДА

Орган ЦКіМККП(б)Б, ЦВКіСНК БССР

№ 48 (6024) 28 лютага 1938 г., панядзелак ЦАНА 10 КАП.

## АБ ЗАЦВЯРДЖЭННІ „ПАЛАЖЭННЯ АБ ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР“

Пастанова VIII сесіі Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР XI склікання

Цэнтральны Выканаўчы Камітэт БССР пастанаўляе:

Зацвердзіць „Палажэнне аб выбарах у Вярхоўны Совет Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі“.

Вык. аб. старшыні Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР Н. НАТАЛЕВІЧ.

Вык. аб. сакратара Цэнтральнага Выканаўчага Камітэта БССР А. ЕРМАК.

27 лютага 1938 г. г. Мінск.

## ВЫБАРЧЫ ЗАКОН БССР ПРЫНЯТ

Учора закончыла сваю работу VIII сесія ЦВК БССР XI склікання. Аднадушным галасаваннем пасля дакладнага абмеркавання прыняты выбарчы закон Беларускай Савецкай Соцыялістычнай Рэспублікі.

Гэта яркая падзея ў жыцці беларускага народа! Рэспубліка мае свой выбарчы закон, аснова на самым дэмакратычным законе нашай соцыялістычнай радзімы — вялікай Сталінскай арганізацыі.

Аглым самым беларускім народ яшчэ за прадэманстраваў адзінства савецкай дзяржавы, адзінства савецкай дэмакратыі.

Два дні прадаўжалася работа сесіі рэдакцыйнаму беларускага народа, члены ЦВК БССР, дэпутаты Вярхоўнага савета БССР прынялі актыўны ўдзел у рабоце сесіі. Кожны прамоўца падтрымаў сапраўдна дэмакратычнасць выбарчага закона БССР.

Выступаўшы на ярых прымадахаўшы свайго горада, радна, фабрыкі, завода, калгаса дэманстравалі тэрма-ва ленынска-сталінскай нацыянальнай аліткі, грандыёзныя перамогі сацыялізма. Яны гаварылі аб росце фабрык, заводаў, калгасаў, росце культуры, росце дэмакратыі працоўных мас рэспублікі.

З вуснаў кожнага прамоўцы несліся яркія словы любові і адданасці да ашай вялікай большэвіцкай партыі, аліткі і дарагога, любімага правяды-ва таварына Сталіна, словы ўдзячнас-ва за шчаслівае жыццё беларускага на-рда.

Узвельнікі сесіі гаварылі аб вялікім нтуэзізме, актыўнасці, арганізаванас-ці беларускага народа ў часе выбараў Вярхоўнага Савета СССР. Яны гавары-лі аб вялікім росце людзей, аб вылуч-ненні на дзяржаўную работу тысяч партыйных і непартыйных большэві-ваў, для якіх падрыхтоўка да выбараў явлілася сапраўды большэвіцкай шко-лай выхавання.

Кожны прамоўца гаварыў аб бліскуч-ым перамозе, атрыманай блокам ко-муністаў і беспартыйных, гаварыў аб неабходнасці поўнасна выкарыстаць шчыт прайшоўшай выбарчай кампаніі ў выбарах Вярхоўнага Савета БССР. Язам з тым прамоўцы падкрэслівалі вялікія задачы, якія ўскладаюцца на гэтыя арганізацыі ў сувязі з надыходзя-чымі выбарамі ў Вярхоўны Совет БССР.

Выбары ў Вярхоўны Совет БССР вы-біраюць новы ўдзельнікі ўсёй ама-ласкай рэспублікі. Выбары вы-біраюць новых работнікаў, пазваваючых справе сваё ўменне беззаветна ама-лава працы. І зусім зразумела, на-права сацыялізма. І зусім зразумела, усё савецкай арганізацыі, іх кіраў-нікі павінны ўжо зараз азірацца на сваю работу, разка палепшыць яе, па-вышэвіць рыхтавацца да надыхо-дзячых выбараў.

Выбары Вярхоўнага Савета БССР удучы оеонарднай праверкай работы ашых устаноў і арганізацый. «У нас ама-лага устаноў, якія працуюць дры-ва. Бынае, што той ці іншы мясцовы орган улады не ўмеа задавоіць тры-ва. І іншыя з шматбаконых і ўсё ўзра-ваваючых запатрабаваньняў працоўных орада і вёскі. Ці пабудаваў ты, ці не абудаваў добрую школу? Ці палепшыў ты жыллёвыя ўмовы? Ці не боракарэ-ва? Ці дапамог ты зрабіць нашу пра-цу больш эфектыўнай, наша жыццё ольш культурным? Такавы будучы рытэрыі, з якімі мільёны выбарчча-ваў будучы падыходзіць да кандыда-ваў, адліваючы годных, выкраслі-ваючы іх са спісаў, вылучаючы леп-шыя і выстаўляючы іх кандыдатуры... асеагульна, роўныя, прамыя і гай-ныя выбары ў СССР будучы хлыстом рукаа населенства супроць дрына-рапаваючых органаў улады». (Сталін).

# „ПАЛАЖЭННЕ АБ ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР“

## РАЗДЗЕЛ I ВЫБАРЧАЯ СІСТЭМА

Арткул 1. На падставе артыкула 109 Канстытуцыі Беларускай ССР выбары дэпутатаў у Вярхоўны Совет Беларускай ССР праводзяцца выбарчымі камісіямі на аснове ўсеагульнага, роўнага і прамога выбарчага права пры тайным галасаванні.

Арткул 2. На падставе артыкула 110 Канстытуцыі Беларускай ССР выбары дэпутатаў з'яўляюцца ўсеагульнымі: усе грамадзяне Беларускай ССР, дасягнуўшы 18 год, незалежна ад расавай і нацыянальнай прыналежнасці, веравызнання, адукацыйнага пэназа, аседласці, сацыяльнага паходжання, маёмаснага становішча і мінулай дзейнасці, маюць права ўдзельнічаць у выбарах дэпутатаў і быць выбранымі ў Вярхоўны Совет Беларускай ССР, за выключэннем страціўшых розум і асоб, асуджаных судом з пазбаўленнем выбарчых правоў.

Арткул 3. На падставе артыкула 111 Канстытуцыі Беларускай ССР выбары дэпутатаў з'яўляюцца роўнымі: кожны грамадзянін мае адзін голас; усе грамадзяне прымаюць удзел у выбарах на роўных падставах.

Арткул 4. На падставе артыкула 112 Канстытуцыі Беларускай ССР жанчыны карыстаюцца правам выбіраць і быць выбранымі нароўні з мужчынамі.

Арткул 5. На падставе артыкула 113 Канстытуцыі Беларускай ССР грамадзяне, якія знаходзяцца ў радах Чырвонай Арміі, карыстаюцца правам выбіраць і быць выбранымі нароўні з усімі грамадзянамі.

Арткул 6. На падставе артыкула 116 Канстытуцыі Беларускай ССР кандыдаты пры выбарах выстаўляюцца па выбарчых акругах.

## РАЗДЗЕЛ II СПІСЫ ВЫБАРШЧЫКАЎ

Арткул 7. Спісы выбаршчыкаў складаюцца ў гарадах гарадскім Советам дэпутатаў працоўных, а ў гарадах з раённым падзелам — раённым Советам; у сельскіх мясцовасцях — сельскім (сяла, вёскі, мястэчка, пасёлак) Советам дэпутатаў працоўных.

Арткул 8. У спісы выбаршчыкаў уключаюцца ўсе грамадзяне, якія маюць выбарчае права і пражываюць (пастаянна ці часова) к моманту складання спісаў на тэрыторыі данага Савета, дасягнуўшыя к дню выбараў 18 год.

Арткул 9. Не ўносяцца ў спісы выбаршчыкаў асобы, пазбаўленыя выбарчых правоў па судовых прысудках на працягу ўсяго ўстаноўленага ў прысудках тэрміну пазбаўлення выбарчых правоў, а таксама асобы, прызначаныя па ўстаноўленым законам парадку страціўшым розум.

Арткул 10. Спісы выбаршчыкаў складаюцца па кожнаму выбарчаму участку ў алфавітным парадку з укаazanнем прозвішча, імя, імя па бацьку, узросту і месца жыхарства выбаршчыка і падпісваюцца старшынёй і сакратаром Савета дэпутатаў працоўных.

Арткул 11. Ніхто з выбаршчыкаў не можа быць унесены больш, чым у адзін выбарчы спіс.

Арткул 12. Спісы выбаршчыкаў, якія знаходзяцца ў вайсковых часцях і вайсковых агулчаннях, складаюцца камандаваннем за подпісамі камандзіра і ваеннага камісара. Усе іншыя ваеннаслужачыя ўносяцца ў спісы выбаршчыкаў па месцу жыхарства адпаведнымі Советамі дэпутатаў працоўных.

Арткул 13. Спісы выбаршчыкаў выбарчых участкаў, ствараемых пры больніцах, радзільных дамах, санаторыях і іншых лячэбных устаноах, складаюцца як не хворых грамадзян, так і на медыцынскі персанал, які знаходзіцца на дзяжурстве ў дзень выбараў.

У выбарах не могуць прымаць удзел хворыя, якія знаходзяцца ў скарлатанозных і дыфтэрыяных аддзяленнях.

Арткул 14. За 30 дзён да выбараў

Совет дэпутатаў працоўных вышывае спісы выбаршчыкаў для ўсеагульнага агляду або забяспечвае выбаршчыкам магчымасць азнаяміцца з гэтымі спісамі ў памяшканні Савета.

Арткул 15. Арыгінал спісаў выбаршчыкаў захоўваецца адпаведна ў Саветах дэпутатаў працоўных і ў вайсковых часцях ці ў вайсковым агулчаннях.

Арткул 16. Пры перамене выбаршчыкам месца свайго пражывання ў тэрмін паміж апублікаваннем спіса выбаршчыкаў і днём выбараў адпаведны Совет дэпутатаў працоўных выдае яму па форме, устаноўленай Цэнтральнай выбарчай камісіяй, «пасведчанне на права галасавання» і «адназначнае» спісе выбаршчыкаў — «выбіраць»; у пункце новага месцажыхарства — пастаяннага ці часовага — выбаршчыка ўносяцца ў спіс выбаршчыкаў пры прад'яўленні пасведчанна права галасавання.

Арткул 17. Заява аб няправільнасці ў спісе выбаршчыкаў (неўключэнне ў спіс, выключэнне са спіса, скажэнне прозвішча, імя, імя па бацьку, няправільнае ўключэнне ў спіс асоб, пазбаўленых выбарчых правоў) падаецца ў Совет дэпутатаў працоўных, які апублікаваў спіс.

Арткул 18. Выканаўчы камітэт Савета дэпутатаў працоўных абавязан разгледзець кожную заяву аб няправільнасці ў спісе выбаршчыкаў у трохдзённы тэрмін.

Арткул 19. Пасля разгляду заявы аб няправільнасці ў спісе выбаршчыкаў, выканаўчы камітэт Савета дэпутатаў працоўных абавязан або ўнесці неабходныя выправленні ў спіс выбаршчыкаў, або выдаць заявіцеле пісьмовы даведку аб матывах адхілення яго заявы; пры негэдоўе з рашэннем Савета дэпутатаў працоўных заявіцель можа падаць скаргу ў народны суд.

Арткул 20. Народны суд на працягу трох дзён абавязан у адкрытым судовым пасяджэнні з выклікам заявіцеля і прадстаўніча Савета разгледзець скаргу на няправільнасць у спісе і сваё рашэнне неадкладна паведаміць заявіцелю, так і Совету. Рашэнне народнага суда канчатковае.

## РАЗДЗЕЛ III ВЫБАРЧЫЯ АКРУГІ ПА ВЫБАРАХ У ВЯРХОЎНЫ СОВЕТ БССР

Арткул 21. На падставе артыкула 21 Канстытуцыі БССР Вярхоўны Совет БССР выбіраецца грамадзянамі БССР па выбарчых акругах.

Арткул 22. Выбарчая акруга па выбарах у Вярхоўны Совет БССР складаецца па прыпынку: 20.000 насельніцтва — на акругу. Кожная выбарчая акруга па выбарах у Вярхоўны Совет БССР пасылае аднаго дэпутата.

Арткул 23. Утварэнне выбарчых акруг па выбарах у Вярхоўны Совет БССР праводзіцца Прэзідыумам Вярхоўнага Савета БССР.

Арткул 24. Спіс выбарчых акруг па выбарах у Вярхоўны Совет БССР апублікоўваецца Прэзідыумам Вярхоўнага Савета БССР адначасова з назначэннем дня выбараў.

## РАЗДЗЕЛ IV ВЫБАРЧЫЯ УЧАСТКІ

Арткул 25. Для прыёму выбарчых бюлетэняў і падліку галасоў тэрыторыя гарадоў і раёнаў, што ўваходзяць у выбарчыя акругі па выбарах у Вярхоўны Совет БССР, падзяляецца на выбарчыя участкі.

Арткул 26. Утварэнне выбарчых участкаў праводзіцца ў гарадах гарадскім Советамі дэпутатаў працоўных, у гарадах з раённым падзелам — раённымі Советамі дэпутатаў працоўных; у сельскіх мясцовасцях — раённымі Советамі дэпутатаў працоўных.

Арткул 27. Утварэнне выбарчых участкаў праводзіцца не пазней, чым за 45 дзён да выбараў.

Арткул 28. Тэрыторыя сельсавета, які налічвае не больш 2.000 насельніцтва, складае, як правіла, адзін выбарчы ўчастак; у кожным сяле, вёсцы, пасёлку, мястэчку, якое налічвае ад 500, але не больш 2.000 насельніцтва, арганізуюцца асобныя выбарчыя участкі.

У населішчах або групе паселішча з насельніцтвам менш 500 чалавек, але не ніжэй 300 чалавек, у тых выпадках, калі адлегласць такіх паселішчаў да цэнтра выбарчага ўчастка перавышае 10 кіламетраў, могуць быць утвораны асобныя выбарчыя участкі.

Арткул 29. У пасобных раёнах Палескай вобласці, дзе пераважаюць дробныя паселішчы, дапускаецца з'яўленне Прэзідыума Вярхоўнага Савета БССР арганізацыя выбарчых участкаў з колькасцю не менш 100 чалавек насельніцтва.

Арткул 30. Гарады, рабочыя пасёлкі, а таксама сёлы і тэрыторыя сель-

савета, якія налічваюць больш 2.000 насельніцтва, падзяляюцца на выбарчыя участкі з разліку адзін выбарчы ўчастак на 1.500—2.500 чалавек насельніцтва.

Арткул 31. Воінскія часці і вайсковыя агулчання складаюць асобныя выбарчыя участкі з колькасцю не менш 50 і не больш 1.500 выбаршчыкаў, якія ўваходзяць у выбарчую акругу па месцу знаходжання часці або вайсковага агулчання.

Арткул 32. Пры больніцах, радзільных дамах, санаторыях, дамах інвалідаў з колькасцю выбаршчыкаў не менш 50 утвараюцца асобныя выбарчыя участкі.

У больніцах з некалькімі карпусамі дапускаецца ўтварэнне выбарчых участкаў пры асобных карпусах пры наяўнасці ў кожным з іх не менш 50 выбаршчыкаў.

У больніцах і іншых лячэбных устаноах, дзе асобныя выбарчыя участкі не арганізуюцца, дапускаецца прыём выбарчых бюлетэняў у саміх больніцах і лячэбных устаноах вылучанымі членамі выбарчых камісій. У гэтых выпадках большыя снабжаюцца асобнымі выбарчымі скрынкамі.

Арткул 33. Судны з колькасцю выбаршчыкаў не менш 25, знаходзяцца ў плаванні ў дзень выбараў, могуць са-ставіць асобныя выбарчыя участкі, уваходзячыя ў выбарчыя акругі па месцу прыпіскі судна.

## РАЗДЗЕЛ V ВЫБАРЧЫЯ КАМІСІІ

Арткул 34. Цэнтральная выбарчая камісія па выбарах у Вярхоўны Совет БССР складаецца з прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і таварыстваў працоўных і запырджаюцца Прэзідыумам Вярхоўнага Савета БССР адначасова з апублікаваннем для выбараў.

Арткул 35. Цэнтральная выбарчая камісія ўтвараецца ў складзе старшыні, намесніка старшыні, сакратара і 10 членаў.

Арткул 36. Цэнтральная выбарчая камісія: а) наглядае на ўсёй тэрыторыі БССР за няўхільным выкананнем у ходзе выбараў «Палажэння аб выбарах у Вярхоўны Совет БССР»; б) разглядае скаргі на няправільнасць дзейнасці выбарчых камісій і выносіць па скаргах канчатковыя рашэнні; в) устааўляе ўзоры пятак, выбарчых скрынак, форму «пасведчанна на права галасавання», форму і колер выбарчых бюлетэняў і канвертаў для іх, форму спісу выбаршчыкаў, форму пра-токолаў па падліку галасоў, форму па-сведчанна аб выбаранні; г) рэгіструе выбарных дэпутатаў у Вярхоўны Совет БССР; д) здае мядатнай камісіі Вярхоўнага Савета БССР справадоства па выбарах.

нем і дапаўненнем да ўсеагульнага казісія па выбарах у Вярхоўны Совет БССР складаецца з прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і таварыстваў працоўных і запырджаюцца Прэзідыумам Вярхоўнага Савета БССР адначасова з апублікаваннем для выбараў.

Арткул 37. У кожнай выбарчай акруге па выбарах у Вярхоўны Совет БССР утвараецца Акруговая па выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчая камісія.

Арткул 38. Акруговыя па выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчыя камісіі складаюцца з прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і таварыстваў працоўных і запырджаюцца абласнымі Советамі дэпутатаў працоўных не пазней, чым за 55 дзён да выбараў.

Арткул 39. Акруговыя па выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчыя камісіі ўтвараюцца ў складзе старшыні, намесніка старшыні, сакратара і 6 членаў.

Арткул 40. Акруговыя па выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчыя камісіі: а) наглядае за своечасовай арганізацыяй выбарчых участкаў адпаведнымі выканаўчымі камітэтамі Саветаў дэпутатаў працоўных; б) устааўляе парадкавыя нумары выбарчых участкаў; в) наглядае за своечасовым складан-

Арткул 39. Акруговыя па выбарах у Вярхоўны Совет БССР утвараюцца ў складзе старшыні, намесніка старшыні, сакратара і 6 членаў.

Арткул 40. Акруговыя па выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчыя камісіі: а) наглядае за своечасовай арганізацыяй выбарчых участкаў адпаведнымі выканаўчымі камітэтамі Саветаў дэпутатаў працоўных; б) устааўляе парадкавыя нумары выбарчых участкаў; в) наглядае за своечасовым складан-

Арткул 41. Участковыя выбарчыя камісіі складаюцца з прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і таварыстваў працоўных і запырджаюцца ў гарадах гарадскім Советамі дэпутатаў працоўных, а ў гарадах з раённым падзелам — раённымі Советамі дэпутатаў працоўных; у сельскіх мясцовасцях — раённымі Советамі дэпутатаў працоўных — не пазней, чым за 40 дзён да выбараў.

Арткул 42. Участковыя выбарчыя камісіі ўтвараюцца ў складзе старшыні, намесніка старшыні, сакратара і 2—6 членаў.

Арткул 43. Участковыя выбарчыя камісіі: а) робяць па выбарчаму участку прыём выбарчых бюлетэняў; б) робяць падлік галасоў па кожнаму кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР; в) перадае справадоства па выбарах у Акруговыя выбарчыя камісіі.

Арткул 44. Пасяджэнні Цэнтральнай выбарчай камісіі, Акруговых і Участковых выбарчых камісій лічацца сапраўднымі, калі на іх прымае ўдзел больш паловы агульнага складу камісій.

Арткул 45. Усе пытанні ў выбарчых камісіях вырашаюцца простаў большасцю галасоў; пры роўнасці галасоў — голас старшыні да перавагу.

Арткул 46. Выдаткі, звязаныя з правядзеннем выбараў у Вярхоўны Совет БССР, робяцца за кошт дзяржавы.

Арткул 47. Цэнтральная выбарчая камісія, Акруговыя і Участковыя выбарчыя камісіі маюць сваю пячатку па ўзору, устаноўленаму Цэнтральнай выбарчай камісіяй.

Арткул 48. Права выстаўлення кандыдатаў у Вярхоўны Совет БССР забяспечваюцца па грамадскім арганізацыям і таварыствам працоўных — на падставе артыкула 116 Канстытуцыі БССР: за комуністычнымі партыйнымі арганізацыямі, прафесійнымі саюза-амі, кааператывамі, арганізацыямі моладзі, культурнымі таварыствамі і іншымі арганізацыямі, зарэгістраванымі ва ўстаноўленым законам парадку.

Арткул 49. Права выстаўлення кандыдатаў ажыццяўляюць як рэспубліканскія органы грамадскіх арганізацый і таварыстваў працоўных, так і іх абласныя і раёныя органы, таксама як агульныя сходы рабочых і служачых па прадпрыемствах, чырвонаармей-цаў — па воінскіх часцях, а таксама агульныя сходы сялян — па калгасах, рабочых і служачых саўгасаў — па саўгасах.

Арткул 50. Кандыдаты ў дэпутаты не могуць быць членамі Акруговых па выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчых камісій, а таксама Участковых выбарчых камісій той акругі, дзе яны выстаўлены кандыдатамі ў дэпутаты.

Арткул 51. Не пазней, чым за 30 дзён да выбараў, усе грамадскія арганізацыі або таварыствы працоўных, якія вылучаюць кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, абавязаны зарэгістраваць кандыдатаў у дэпутаты ў адпаведнай Акруговай па выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчай камісіі.

Арткул 52. Акруговыя па выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчыя камісіі абавязаны зарэгістраваць усіх кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, выстаўленых грамадскімі арганізацыямі і таварыствам працоўных з захаваннем патрабаванняў Кан-стытуцыі БССР і «Палажэння аб вы-барах у Вярхоўны Совет БССР».

Арткул 53. Грамадская арганізацыя ці таварыства працоўных, якія вылучаюць кандыдата ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, абавязаны прадста-віць у Акруговыя выбарчыя камісіі наступныя дакументы: а) пратакол схода ці пасяджэння, вылучыўшага кандыдата ў дэпутаты, падпісаны членамі Прэзідыума, з ука-заннем іх узросту, месцажыхарства, назвы арганізацыі, вылучыўшай канды-

Арткул 41. Участковыя выбарчыя камісіі складаюцца з прадстаўнікоў грамадскіх арганізацый і таварыстваў працоўных і запырджаюцца ў гарадах гарадскім Советамі дэпутатаў працоўных, а ў гарадах з раённым падзелам — раённымі Советамі дэпутатаў працоўных; у сельскіх мясцовасцях — раённымі Советамі дэпутатаў працоўных — не пазней, чым за 40 дзён да выбараў.

Арткул 42. Участковыя выбарчыя камісіі ўтвараюцца ў складзе старшыні, намесніка старшыні, сакратара і 2—6 членаў.

Арткул 43. Участковыя выбарчыя камісіі: а) робяць па выбарчаму участку прыём выбарчых бюлетэняў; б) робяць падлік галасоў па кожнаму кандыдату ў дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР; в) перадае справадоства па выбарах у Акруговыя выбарчыя камісіі.

Арткул 44. Пасяджэнні Цэнтральнай выбарчай камісіі, Акруговых і Участковых выбарчых камісій лічацца сапраўднымі, калі на іх прымае ўдзел больш паловы агульнага складу камісій.

Арткул 45. Усе пытанні ў выбарчых камісіях вырашаюцца простаў большасцю галасоў; пры роўнасці галасоў — голас старшыні да перавагу.

Арткул 46. Выдаткі, звязаныя з правядзеннем выбараў у Вярхоўны Совет БССР, робяцца за кошт дзяржавы.

Арткул 47. Цэнтральная выбарчая камісія, Акруговыя і Участковыя выбарчыя камісіі маюць сваю пячатку па ўзору, устаноўленаму Цэнтральнай выбарчай камісіяй.

## РАЗДЗЕЛ VI ПАРАДАК ВЫСТАЎЛЕННЯ КАНДЫДАТАЎ У ДЭПУТАТЫ ВЯРХОЎНАГА СОВЕТА БССР

Арткул 48. Права выстаўлення кандыдатаў у Вярхоўны Совет БССР забяспечваюцца па грамадскім арганізацыям і таварыствам працоўных — на падставе артыкула 116 Канстытуцыі БССР: за комуністычнымі партыйнымі арганізацыямі, прафесійнымі саюза-амі, кааператывамі, арганізацыямі моладзі, культурнымі таварыствамі і іншымі арганізацыямі, зарэгістраванымі ва ўстаноўленым законам парадку.

Арткул 49. Права выстаўлення кандыдатаў ажыццяўляюць як рэспубліканскія органы грамадскіх арганізацый і таварыстваў працоўных, так і іх абласныя і раёныя органы, таксама як агульныя сходы рабочых і служачых па прадпрыемствах, чырвонаармей-цаў — па воінскіх часцях, а таксама агульныя сходы сялян — па калгасах, рабочых і служачых саўгасаў — па саўгасах.

Арткул 50. Кандыдаты ў дэпутаты не могуць быць членамі Акруговых па выбарах у Вярхоўны Совет БССР выбарчых камісій, а таксама Участковых выбарчых камісій той акругі, дзе яны выстаўлены кандыдатамі ў дэпутаты.

Арткул 51. Не пазней, чым за 30 дзён да выбараў, усе грамадскія арганізацыі або таварыствы працоўных, якія вылучаюць кандыдатаў у дэпутаты Вярхоўнага Савета БССР, абавязаны зарэгістраваць кандыдатаў у дэпутаты ў ад





# АРГАНІЗАВАНА СУСТРЭЦЬ ВЕСНАВУЮ СЯЎБУ

## УЗОРНА ПРАВЕСЦІ АБМЕН НАСЕННЯ

Адной з важнейшых умоў у шавшэнні ўраджайнасці сельскагаспадарчых палёў з'яўляецца сартавое насенне. Наша партыя і ўрад звяртаюць асаблівую ўвагу на максімальнае пашырэнне плошчы пад сяўбу сартавым насеннем.

У гэтым годзе са складу Заготзярна і Дзяржсортфонда адпускаецца вялікая колькасць сартавага насення для абмену на радавое. Дзяржаўны план сартаабмену ўстаноўлены для калгасаў БССР у ліку 9.183 тоны розных зернавых культур.

Тэрміны абмену, якія былі ўстаноўлены, ужо даўно прайшлі. Аднак, на 20 лютага згодна зводцы беларускай канторы Заготзярна абменены толькі 3.259 тон або 35,4 проц. да плана.

Многія раёны, як, напрыклад, Капаткевічскі, Лельчыцкі, Заслаўскі, Петрыкаўскі зусім не прыступілі да абменных аперацый. Відавочна, у гэтых раёнах адкладаюць абмен на вяскую, калі сапсуецца дарога і нельга будзе перавозіць насенне.

Падобнае становішча і ў такіх глыбінных раёнах, як Нараўлянскі, дзе план абмену выкананы толькі на 0,4 проц., у Бялыніцкім — 8 проц., у Свяцілавіцкім — 7 проц., у Любаньскім — 7 проц., Журавіцкім — 15 проц. і ў іншых.

Зямельныя органы гэтых раёнаў, па сутнасці, самаўхіліліся ад арганізацыі абменных аперацый па лініі Заготзярна і Дзяржсортфонда. Так, чашчынскі райземадзел толькі два дні назад склаў спіс калгасаў, якія павінны абменьваць насенне на складах Заготзярна. Як вынік, план выкананы толькі на 26 проц. Гэта-ж самае ў Мухаўцкім і Гароднскім раёнах, дзе па віне райземадзелаў з'явіліся сартаабмен.

З Сураскага і Бешанковіцкага раёнаў на склады Віцебскага мікрарайона аддзялення Заготзярна калгасы прыслалі ў дзень толькі 2—3 надборы.

У гэтых раёнах наўрад падлучаюцца чаргаванне ў райземадзелі спецыялістаў на тое, што праходзіць месячнік на лесазагатаўках і вывазцы, а таму нельга абмяняць насенне. Няма чаго і гаварыць, што падобны разважаны ставяць пад пагрозой забяспечэнне сартавых пасеваў.

Неяўрліваю басялопатнасць праўдлівае асобы раённых кантор Заготзярна. Узяць, напрыклад, Гомельскую мікрарайонную кантору. План абмену сартавага насення па гэтай канторы выкананы толькі на 16 проц. Работнікі канторы, склаўшы рукі, чакаюць, пакуль калгасы прыедуць за насеннем.

Кіраўнітва беларускай канторы Заготзярна не прыняла ўсіх неабходных мер, каб у бліжэйшыя дні закончыць абмен сартавага насення па сваёй лініі.

Такое-ж становішча ў арганізацыі абмену па лініі Дзяржсортфонда. На 20 лютага замест плана ў 4.418 цэнтнераў абменена толькі 1.851 цэнтнер. Беларускай канторы Дзяржсортфонда яшчэ да гэтага часу не скончыла адгрузку сартавага насення для калгасаў на склады Заготзярна.

Адгрузка сартавага насення для раённых насеннаводчых гаспадарак таксама запінулася. Да гэтага часу яшчэ не адгружана 116 цэнтнераў аўса сорту «маскоўскі А-315», «златы дождж» і адзін вагон гароху сорту «Фольгер Гейне».

Асабліва дрэнна праходзіць абмен у Кіраўскім, Кармянскім, Старобінскім, Чэрвеньскім і ў Свяцілавіцкім раёнах. Работнікі асобных раённых кантор Дзяржсортфонда таксама мала клопаюцца аб тым, каб хутчэй арганізаваць абмен.

Усё гэта прывяло да таго, што абмен сартавага насення па лініі Заготзярна і Дзяржсортфонда праходзіць выключна дрэнна. Вялікая задача зямельных органаў, а таксама сельскагаспадарчых кантор Заготзярна і Дзяржсортфонда — по-большэйшай арганізаваць абменныя аперацыі, каб у самай бліжэйшай дні выканаш дзяржаўны план сартаабмену.



Сопсаборніцтва за высокай ўраджай. У калгасе імя Валадарскага, Магілёўскага раёна, шпэрыя разгледжвалі сапсаборніцтва за высокай ўраджай у 1988 годзе. Паміж зямельнікаў брадзіць заклочак сапсаборніцтва на атрыманне з кожнага гектара ажно 25 цнт. арайной пшаніцы — 25 цнт. аўса — 20 цнт. і бульбы — 200 цнт. На адмысловай брадзіцы калгаса імя Валадарскага тав. Н. І. Цыганкоў чытае дагавор на сапсаборніцтва паміж зямельнікамі брадзіцы. Фото Я. Гарэвога (БСР).

## БОЛЬШ ДАПАМОГІ СТАХАНАЎЦАМ

Усе мінулыя годы наш соўгас атрымліваў недастатковы ўраджай, не мог павялічыць перад суседнімі калгасамі. Для нас — стыханаўцаў — гэта было не да твару.

Летась я арганізаваў стыханаўскае звяно, якое абавязалася дабіцца сталінскага ўраджаю зернавых. Узялі сабе ўчастак зямлі плошчай у сем гектараў. Пасялі на гэтым участку ячмень. Восенню сабралі з кожнага гектара па 22 цэнтнеры.

Мы таксама бралі абавязальства на атрыманне рэкорднага ўраджаю бульбы. Але тут нам нашкодзілі варожыя элементы, якія арудавалі ў соўгасе. Нас прымусілі садзіць бульбу на самай горшай глебе, не далі магчымасці добра апрацаваць яе і ўгнайні. Таму наша звяно не атрымала такога ўраджаю, які мы намчалі атрымаць.

Сёлета маё звяно абавязалася дабіцца з плошчы 7 гектараў па 28 цэнт. азімай пшаніцы і з плошчы ў 10 гектараў па 26 цэнт. ячменю.

Нас у звяне 6 чалавек — Антон Курмель, Міхаіл Рыбакоў, Нікалай Плескач, Броня Карыч, Вайцяховіч і я.

Заклучылі дагавор на сапсаборніцтва са звяном Іосіфа Рушчыка з гародняй брадзіцы і штодзень змагаемся за выкананне сваіх абавязальстваў.

Звяно ўмоўлена рыхтуецца да веснавай сяўбы. На поле вывозім гной і торф. Пад ячмень на кожны гектар пакладзем не менш 35 тон арганічных

угнаенняў. Загатаўляем жыжку для падкормкі азімай пшаніцы і пюпел. Завезлі неабходнае мінеральнае ўгнаенне.

На свой участак мы адабралі лепшае насенне, якое добра захоўваецца. Насенне высокай ўсхожасці і чыстае.

Тое, што мы зрабілі, яшчэ ўсё-ж недастаткова. Мы павінны ўжо зараз мець аграэхнічны план свайго ўчастка. Але аграном соўгаса, т. Курчаўскі, да гэтага часу не дапамог нам склаці аграплан. Слаба праводзіцца і агра-тэхучоба.

У соўгасе вельмі слаба пашыраецца вопыт перадавой ўраджайнасці. Сацыялістычнае сапсаборніцтва за ўраджай па ўсёй палыгодчай брадзіце соўгаса не разгортнута. Апрача нашага звяна нідзе не заключаны дагаворы.

Сярод стыханаўцаў у нашым соўгасе не праводзіцца ніякай работы. Рабочы камітэт (старшыня т. Міронаў) забыўся аб стыханаўцах. Дырэкцыя таксама стаіць у баку ад разгортвання сапсаборніцтва і стыханаўскага руху.

Мы, стыханаўцы, патрабуем ад кіраўнікоў соўгаса дапамагчы нам выкарыстаць узятыя абавязальствы, прырыць рады перадавойкі.

Не да твару нашаму соўгасу адставак па ўраджайнасці сваіх палёў.

Павел Ігнатавіч АУЧЫННА, звяноўцаў-стыханаўцаў соўгаса «Рэканструктар», Талачынскага раёна.

# У СОЎНАРКОМЕ БССР

## АБ ПАДРЫХОТЦЫ ДНЕПРА-ДЗВІНСКАГА ПАРАХОДСТВА ДА НАВІГАЦЫІ

Совет Народных Камісараў БССР заслужаў дакладнае начальнік Дняпра-Дзвінскага рэчнага пароходства тав. Барынава і выконваючага абавязкі начальніка Упраўлення пуні Дняпра-Дзвінскага басейна тав. Калмыцова аб ходзе рамонту флота і падрыхтоўцы да навігацыі гэтага года.

Соўнарком адзначыў, што ні пароходства, ні Упраўленне пуні не разгартвалі большай барацьбы за рэкардавую вылікаў шкідніцтва да водным транспарце. Зусім недазвольна праходзіць зімовы суднарамонт і зімовыя пунівыя работы. У выніку дрэннай работы і адсутнасці ўважкі работы народнай транспарта з патрэбамі вольнай гаспадаркі рэспублікі, магучасць транспарта не выкарыстоўваецца, наадварот, назіраецца ўход грузаў з вольнага транспарта.

Совет Народных Камісараў прыняў рад канкрэтных рашэнняў, рэалізацыя якіх павінна забяспечыць высокакачэсную падрыхтоўку да навігацыі і карэнае палепшэнне работы пароходства і Упраўлення вольнага пуні.

Упраўленню пароходства даручана неадкладна склаці план грузавых і пасажырскіх перавозак на навігацыю гэтага года, прымаючы ўсе меры да

прыцягнення на валу грузаў, у т.ч. ватнасі, каменя, мінеральных угнаенняў, торфу, солі. СІК абавязаны нават і адпаведныя гасродствы не кладаць заключыць з пароходствам гаворы на перавозку масавых грузаў фарсіраваць падвозку іх да прыстаі і месці пагрузкі.

Паркамэсцпрому прапанавана наравець на суднарамонтны завод і вольнага пароходства брадзіцу кваліфікаваных інжынера-тэхнічных работнікаў. Упраўленню пароходства даручаюць забяспечыць культурнае абслугоўванне пасажыраў, наладзіць кругласутачную работу вакаўзалаў у Гомелі, Мозыры, Лоеве, забяспечыць на прыстанках вакалах работу буфетаў і лароў, ганізаваць на буйных прыстанках рэзны продаж білетаў пасажырам.

Горсаветам і райвыканкомам прапанавана ўзмацніць увагу да работы вака транспарта, абмяркоўваючы танні яго работы, аказваючы пароходству і Упраўленню пуні ўсемерную палому ў выкананні пастаўленых рад ім задач. У межках бюджэта павінны быць выдзелены сродкі для пуні дзённай работ на ўпарадкаванні вольнага тэрыторыі. (БЕЛТА).

## АТЭСТАЦЫЯ НАСТАЎНІКАЎ

Атэстатычная камісія па гораду Мозыры правяла значную падрыхтоўчую работу сярод настаўніцтва. Глыбока вывучан гістарычны дакумент — пастанова студэнцкага Пленума ЦК ВКП(б) «Аб памылках партарганізацыі пры выключэнні камуністаў з партыі, аб фармальна-бюракратычных адносінах да апыльных выключэнцаў з ВКП(б) і аб мерах па ўстраненню гэтых недахопаў».

Наменішні і даўшыя план работы да школ, атэстатычная камісія 13 лютага прыступіла да сваёй непасрэднай работы.

Трэба адзначыць, што галоўнае ў нашай рабоце — гэта аб'ектыўна і індывідуальны падыход да кожнага настаўніка.

Рыгор Прохаравіч Калтовіч, выкладчык фізікі і матэматыкі, быў у горадзе непрыкметным чалавекам. У гарадскім і арганізацыі адрэах народнай асветы аб ім нічога не чулі. І вось у працэсе работы камісіі выявілася, што тав. Калтовіч добры майстар педагогі-

нага прапаса. Ён цікава, проста і бока выкладае. Вучні добра засваюць яго прадметы.

Тав. Калтовіч — чалавек вялікай дэцы. Ён скончыў Белдзяржуніверсітэт і не глядзячы на гэта зараа з'явіўся асветнікам Гомельскага перагіннага інстытута. Добра ведае рускую, беларускую, нямецкую, французскую, польскую мовы. На прадабе прывёў 20 год. Штодзённа дапамагае ладзім настаўнікам.

Рыгор Прохаравіч Калтовіч у атэстатычнай камісіі першым у горады прывёў званне настаўніка сяра школы.

Першыя дні работы камісіі паказалі, што абсалютна большасць настаўнікаў гатова аддаць сябе цалкам за асвету, камуністычнаму выхаванню пастаюча пакалення, апраўданы высокае давер' партыі і ўрада, якая аказана.

С. МЕЛЕШЧАН, старшыня атэстатычнай камісіі па гораду Мозыры.

## СУСТРЭЧА НАВУКОВЫХ РАБОТНІКАЎ З КАМАНДЗІРАМІ ЧЫРВОНАЙ АРМІІ

26 лютага ў менскім ДOME Чырвонай Арміі імя К. Е. Варашчына адбылася сустрэча навуковых работнікаў з камандзірамі і палітработнікамі менскага гарнізона.

Пасля даклада тав. Каралёва пра гераічны шлях барацьбы і перамог Чырвонай Арміі выступілі прафесары тт. Маркаў і Ракоў.

Удзельнікі пераможных боў пад Царыцыным маёр т. Гладкі расказаў пра гераічны абарону Парыжына, якая праводзілася пад непасрэдным кіраўніцтвам

таварыша Сталіна. У заключэнне Гладкі перадае навуковым работнікам шчырую падзяку за дапамогу чырвонай арміі часам.

Пад бурныя апладысменты прыма прапанова аб пасланні прыгавораных перагаворам таварышаў Сталіну і Варашчыну.

Вечар закончыўся вялікім канцэртам, які прымаў Удзел ансамбль чырвонай арміі імя К. Е. Варашчына і брыгада аргыстаў, скоўскага ДЧА імя Фрунзе.

## 200 НОВЫХ АШЧДАК

Яркім паказчыкам росту матэрыяльна-а і культурнага дабрабыту працоўных з'яўляецца асабліва вялікі рост укладу ў ашчадны касавы БССР. З пачатку года ў ашчадны касавы БССР унесена новых укладу на 5.797.000 руб. Агульная сума укладу па БССР зараз складае больш 116 млн. рублёў. Вялікі прыток укладу наглядзецца з пачатку года ў Менску —

1.464 тысячы руб. Віцебску — 636 т. руб. Рэчыцы — 182 тысячы руб. Для лепшага абслугоўвання працоўных у гэтым годзе значна павялічана колькасць ашчадных касав. У першым паўгоддзі ў гарадах і раёнах рэспублікі адкрыта 200 новых ашчадкаў.

Намеснік адказнага рэдактара І. М. ФОНЕГІН

## АБАВЯЗКОВАЯ ПАСТАНОВА № 8 МЕНСКАГА ГАРАДСКОГА СОВЕТА

ад 10 лютага 1988 года «АБ БАРАЦЬБЕ З ШАДЕНСТВАМ СА БАК».

1. Абаваць усе ўзніклі сабак: а) да 1 сакавіка 1988 г. зарэгістраваць сабак у Іспекцыі добрабыта Менскага і атрымаць аб рэгістрацыі нумар; б) вартаваць сабак трымаць на заахаванні ланцугу; в) выпускаць сабак на вуліцу, лясоні і іншыя месцы гарадскага карыстання толькі ў намордніках, або вывадзіць іх на кароткай прымаі; г) пры падарожжы ў заахаванні шаленства сабак, безадкладна паведамаць у вет. інспекцыю, або міліцыю. Да агляду ветурачом ізававаць хворыя сабак.
2. Сабак, якія з'яўляюцца на вуліцах без устанавленых нумароў і наморднікаў, лічыцца брадзкімі і падлягаюць доўгі і ізававаць не вышэй чым на 3 дні. Сабак, ізававаных на ўказаны тэрмі і ў адпаведнасці з узаконнымі, ашчадзіць.
3. Лёзкі брадзкіх сабак можа рабіцца да 9 гадзін рэіны на вуліцах, бульвары, скверах, лясках і інш. не спад гарадскага карыстання, а па аглядах домупраўдзяльчых, арганізацыі міліцыі, ветнагляду і ў адпаведнасці з узаконнымі.
4. Лёзкі і ізававаць брадзкіх сабак укладу на Упраўленне асветы.
5. Нагляд за выкананнем гэтай паставы ўкладу да 20 Міліцыі і вет. інспекцыі.
6. Выношны ў парушэнні гэтай паставы прызначаюцца да адміністрацыйнага адказнасці штрафам да 100 руб., або да прымушовай работ да 15 дзён.
7. Гэта пастанова ўваходзіць у сілу з часу яе апублікавання.

Нам. старшыні Менскага гарсавета ГЕРЧЫКАЎ, Сакратар Гарсавета І. КАЗЛОЎСКІ.

Беларускі Дзяржаўны драматычны театр	Гукавы кіноапарат «Чырвоная зорка»	Гукавы кіноапарат «Простарыт»	Кіноапарат «Навіны дні»
28 лютага	«ЕСЛИ ЗАТРА ВОЙНА...»	ГРАНІЦА НА ЗАМКУ	1. Журналы № Саюзніцтва
Абл. № 128			2. 60 даёў у гара
НЕПАКОЯНАЯ СТАРАСЦЬ	НАВУЧАЛЬНЫ КАМБІНАТ БЕЛАРУСКАГА АДДЗЯЛЕННЯ «СОЮЗНОЎ УЧЕТ»		
Далічы	НА 5-МЕСЯЧНЫ КУРСЫ НА ПАДРЫХОТЦЫ БУХГАЛТАРОЎ Д-24 СІСТЭМЫ БЕЛЗАГОТЯРІЮ.		
Гукавы кіноапарат «Інтэрнацыяналі»	На курсу прымаюцца асобы, якія мюць стаж рабучаўвадзячых пуні на падвойнай сістэме не ніжэй 2-х год і асвету не ніжэй 7-га класа. Стывендыя ад 175—225 рублёў у месці (у вольнаасці ад пасты) і 140 руб. у месці кватэраўных.		
НАВЕЛІКІ АБ ГЕРОІХ ЧЭЧЫКАХ	Наступаючыя прадстаўляюць існуючыя дакументы: асветы асветы, метрычныя вышы, пасведчачнае аб адукацыі, даведкі аб аздор'ва, аб прапаломні стацы ў галіне рахунаводства і аб вышы пуні ў апошняга месца работы, дзве фотаздымкі, а таксама пашт марак на 40 кап. для агляду.		
Гукавы кіноапарат «Спартак»	Прымае аўды да 3 сакавіка, іспыт да 7 сакавіка. Ліца на іспыт вышлі камбіната. Праезд на іспыт камбінатам не адпавядае. Ведкі можна атрымаць да 11 да 3 гадзін дзень.		
ТОМ СОЙЕР	Завань з ДАКУМЕНТАМІ НАПІСЬВАДІТЬ ПА АДРАСЦ: с. М. Рэвалюцыйнага, 3. Навучальнаму камбінату «Союзноў» ДЫРЭКЦІЯ		

## ЗНЕСНЯ ПАЛІТЫКА ФРАНЦЫІ

ВЫСТУПЛЕННЕ ДЭЛЬБОСА У ПАЛАЦЕ ДЭПУТАТАЎ.

ПАРЫЖ, 26 лютага. (БЕЛТА). Сёння ў палаце дэпутатаў у часе спрэчак па знешняй палітыцы выступіў міністр замежных спраў Францыі Дэльбос.

Франка-брытанскае пагадненне, — заявіў Дэльбос, — павінна дамагчыся над усімі палітычнымі выпадкамі. Што датычыць франка-італьянскіх адносін, то «калі-б быў пакладзены канец адраўтам зброі і людзей у Іспанію, калі-б удалося ўстанавіць лаяляльнае супрацоўніцтва ў Міжземным моры, то талы стала-б магчымым агульнае ўрагуванне нявырашаных праблем, уключачы і абсісую».

Перайшошы потым да франка-савецкіх адносін, Дэльбос заявіў, што ён «верыць у дзейнасць франка-савецкага пакта, які заключаны ў рамках Лігі нацыяў і з'яўляецца моцным інструментам міру. Францыя будзе лаяляльна прымаць гэты пакт, разглядаючы яго, як фактар, які стаіць па-за палітычнымі страхамі і прапагандай».

«Найгоршай памылкай было-б думаць, — прадаўжае Дэльбос, — што, ізалячы, краіна можа лічыць сябе ў безапаснасці. Вось чаму французскі ўрад будзе і надалей абараняць Лігу нацыяў. Некаторыя іншыя краіны абавязваюць аб сваёй варажасці Лізе нацыяў. Французскі ўрад не робіць адсюль вываду, што ніякае пагадненне з гэтымі краінамі немагчыма. Пагадненне, аднак, прапалагае агульнае жаданне выраптаваць Еўропу ад катастрофы, якой ёй пагражае гонка ўзбраенняў. Калі гэтыя ўзбраенні не будуць абмежаваны, Еўропа рызыкуе загінуць. Францыя будзе клопацца аб тым, каб заснаваць і незалежнасць Іспаніі асталіся недачысленымі; яна будзе сачыць за безапаснасцю французскіх грамадзян і свабоднай французскай камунікацыі ў Міжземным моры».

Перайшошы да пытанняў Дунайскага басейна, Дэльбос заявіў, што «Францыя і сёння лічыць, што аўстрыйскія незалежнасць з'яўляюцца неабходным элементам роўнавагі і міру ў Еўропе. Ніякая гегемонія недапушчальна ў Дунайскім басейне».

«Францыя, — прадаўжае Дэльбос, — звязана асобнымі абавязальствамі з трыма краінамі Малой Антанты. Французскі ўрад зноў абавязвае, што свае абавязальствы ў адносінах Чэхаславакіі ён будзе, у выпадку патрэбы, старанна чынам выконваць».

Напомянушы аб асноўнай лініі знешняй палітыкі Францыі, Дэльбос за-

завезана належнай колькасць трактараў і машын. Наркамзём БССР вельмі марудліва з укамплектаваннем кадраў. У нас яшчэ няма намесніка дырэктара па палітыцы, старшага бухгалтара, старшага агранома і т. д.

Вельмі вялікая колькасць калгасаў зоны дзейнасці нашай МТС поўнасію не засяпілі яшчэ насенне збожжавых і асабліва канюшыны. У калгасях вельмі мала гапунковага аўса, але абмяняць яго німа дае.

Усім калектывам нашай маладой МТС мы абавязваемся быць перадавымі ў Круглянскім раёне. Для гэтага прыкладзем усе сілы.

В. БУДНІК, намеснік дырэктара Паўлаўскай МТС, Круглянскага раёна.

ПАРЫЖ, 26 лютага. (БЕЛТА). Учора ў палаце дэпутатаў у часе спрэчак па знешняй палітыцы. Апошнія міжнародныя падзеі, у прыватнасці падзеі ў Аўстрыі і Англіі, прыцягнулі да гэтых спрэчак асаблівую ўвагу.

Пэз (пэнтр) заявіў: «Францыя павінна павесці больш незалежную лінію і, у прыватнасці, павінна быць гатовая абараняць Чэхаславакію ад магчымай спробы Германіі наступіць з ёю таксама, як з Аўстрыяй».

«З вялікай прамай выступіў камуністычны дэпутат Габрыэль Перы. Ён рад да фактаў лакаваў, што ўступкі фанішыскаму аграару прыводзяць толькі да росту яго аграісцінасці».

Сваёй уступчыкасцю ў адносінах фашыскай агрэсіі ў Іспаніі Францыя падрыхтавала дарогу для японскай агрэсіі супроць Кітая. Ватым яна адкрыла дарогу для гітлераўскай агрэсіі супроць Аўстрыі, калі ўступіла Японія, прыпыніўшы адраўку зброі ў Кітаі. Трэба перш за ўсё вярнуць рэспубліканскай Іспаніі адцягчы ў яе правы. Гэта было-б не толькі аднаўленнем «роўнавагі» ў Міжземным моры, але і ўдарам па спробах гітлераўскай Цэнтральнай Еўропы. Палітыка слабасці ў адносінах агрэсара робіцца самай небяспечнай палітыкай».

Грумбах (соцыяліст), адказваючы на нападкі рэакцыйных колаў на палітыку народнага фронту, указвае, што нават правыя лідэры, у тым ліку Фландэн, вымушаны былі не раз прызнаваць, што франка-савецкі пакт з'яўляецца зброй міру.

ПАРЫЖ, 27 лютага. (БЕЛТА). Спрэчка ў палаце дэпутатаў аб знешняй палітыцы французскага ўрада прадаўжаецца ўвесь дзень 26 лютага. Адзін з лідэраў рэакцыйнага крыла палаты Фландэн, які зрабіў наядуна падарожжа ў Берлін, выступіў з прамай, у якой прапавядаў новы ўступкі Германіі. Аднак, пачуцьчы небяспекі, якое павісла з боку гітлераўскай Германіі, сталіцы вялікае, што супроць Фландэна выступілі дэпутаты не толькі партыі народнага фронту, але і некаторыя правых груп. Пона ноччу палата прыняла большасцю 439 галасоў супроць двух, пры 170 устрымаўшыхся рэвалюцыю давер'я ўраду.

## НА ФРАНТАХ У ІСПАНІІ

УСХОДНІ (АРАГОНСКІ) ФРОНТ. У сектары Орна дэ Гальго маіежнікі тройчы прабавалі атакаваць пункт Ла Талоса і вышліны 929, але былі адбіты і панеслі вялікія страты. Не маючы магчымасці з-за інтэнсіўнага агню рэспубліканскіх войскаў вырнуцца да сваіх выходных пазіцыяў, маіежнікі

скрыліся ў раву, размешчаным паміж дзума лініямі.

ЦЭНТРАЛЬНЫ ФРОНТ. У сектары Сосенья (на паўднёвы ўсход ад Малрыды) маіежнікі без паспеху прабавалі падпрыйняць кантрактны ў напрамку дарогі, вядучай у Аранхуэс.

У сектары Сосенья (на паўднёвы ўсход ад Малрыды) маіежнікі без паспеху прабавалі падпрыйняць кантрактны ў напрамку дарогі, вядучай у Аранхуэс.

## РЫБЕНТРОП ЕДЗЕ Ў ЛОНДАН

ЛОНДАН, 26 лютага. (БЕЛТА